


Захворванні органаў стрававання

*урок медыцынскай падрыхтоўкі
ў 11 класе*

*падрыхтавала Жадзінец Т.І.,
настаўнік медыцынскай падрыхтоўкі
Бобравіцкага дзіцячага сада-
сярэдняй школы*




***“Адзіная прыгажосць якую я
ведаю, — гэта здароўе”***

Генрых Гейне

Рэфлексійны ліст

Эмацыянальны стан на працягу ўрока	Узровень ведаў на пачатак урока	Узровень ведаў на канец урока	Адносіны да сваёй работы на ўроку
Вельмі дрэнны	Нізкі	Нізкі	Задаволены
Дрэнны	Здавальняючы	Здавальняючы	Не зусім
Прыпадняты	Сярэдні	Сярэдні	Задаволены
Камфортны	Дастатковы	Дастатковы	Не задаволены
	Высокі	Высокі	Абыякавы

Будова органаў стрававання



1. ротаваая поласць;
2. глотка;
3. стрававод;
4. страўнік;
- 5,6. тонкі і тойсты кішэчнік;
7. слюнные залозы
8. печань;
9. падстраўнікавая залоза

Прычыны захворванняў

- нерацыянальнае харчаванне,
- ужыванне алкаголю,
- курэнне,
- дыеты,
- ужыванне антыбіётыкаў,
- харчовыя атручэнні,
- інфекцыі,
- псіхічнае перанапружанне і стрэсавыя сітуацыі,
- хімічныя апёкі,
- дрэнная экалогія і іншыя неспрыяльныя фактары

Сімптомы захворванняў органаў стрававальнай сістэмы

- *Адрыжка*
- *Пякотка*
- *Метэарызм*
- *Боль у жываце*
- *Парушэнне апетыту*
- *Моташнасць*
- *Ірвота*
- *Парушэнні функцыі кішэчніка*
- *Непрыемны горкі смак у роце*



Гастрит и хеликобактер пилори. Как не заболеть раком желудка..mp4

Захворванні органаў стрававання

1 група - “востры гастрит”

2 група- “язвавая хвароба страўніка і
дванаццаціперснай кішкі”

3 група - “вострая пячоначная коліка”

Іншыя захворванні страўнікава-кішэчнага тракту

- хранічны гастрыт
- халецыстыт “святочная хвароба”
- каліт
- панкрэатыт падстраўнікавай залозы
- востры апендыцыт
- анарэксія



Правілы правільнага харчавання

- 1. Рэгулярнае харчаванне.** Выпрацоўваецца ўмоўны рэфлекс, адпаведна перад прыёмам ежы ўжо выдзяляецца страўнікавы сок, што садзейнічае лепшаму пераварванню ежы.
- 2. Ежа павінна мець прывабны выгляд, прыемны пах і смак.** Такая ежа выклікае апетыт і садзейнічае выдзяленню страўнікавага соку.
- 3. Разнастайнае харчаванне.** Харчовыя рэчывы знаходзяцца ў розных прадуктах харчавання. Бялкі ў мясе, бабовых, малочных прадуктах, тлушчы ў арэхах, у раслінных і жывёльных тлушчах, вугляводы ў мучных вырабах.
- 4. Умеранасць у ежы.** Пераяданне вядзе да атлусцення.
- 5. Есці не спяшаючыся.** Добрае перажоўванне ежы садзейнічае лепшай яе механічнай апрацоўцы.
- 6. Захаванне правіл асабістай гігіены.** Перад ежай неабходна вымыць рукі, каб не занесці інфекцыю ў арганізм.

Пасяджэнне кансіліума ўрачоў

Мужчына пажылога ўзросту скардзіцца на частыя, ныючыя болі у сярэдняй частцы жывата. Болі ўзнікаюць пасля прыёму ежы або выкурвання цыгарэты. Да прыёму ежы ён зрэдку адчувае пякотку ў гэтай вобласці, якую лёгка здымае прыняўшы раствор пітной соды.

Пасяджэнне кансіліума ўрачоў

* *Адказ: Язва страўніка*

Экспрэс-тэст

Адказы: 1-б, 2-в, 3-агд, 4-а, 5-б

Дамашняе заданне: §42,43,
паўтарыць тэму “Органы
эндокрынай сістэмы”,
падрыхтаваць паведамленні пра
хваробы органаў эндокрынай
сістэмы.

Рэфлексійны ліст

Эмацыянальны стан на працягу ўрока	Узровень ведаў на пачатак урока	Узровень ведаў на канец урока	Адносіны да сваёй работы на ўроку
Вельмі дрэнны	Нізкі	Нізкі	Задаволены
Дрэнны	Здавальняючы	Здавальняючы	Не зусім
Прыпаднаты	Сярэдні	Сярэдні	Задаволены
Камфортны	Дастатковы	Дастатковы	Не
	Высокі	Высокі	задаволены
			Абыякавы